

Чырвоная Зьмена

№ 204 (1171) | Чацьвер, 4-га верасьня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ
Умовы падпіскі:
1 месяц 30 кап.
3 месяца 90
6 месяцаў 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫЇ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Конт асобнага №—2 кап.

Два сьветы (стайць адзін супроць аднаго)

ГАРНІЛЕ СУСЬВЕТНАГА ЭКОНОМІЧНАГА КРЫЗІСУ ЧУЕЦЦА НОВЫ РЭВОЛЮЦЫЙНЫ ЎЗДЫМ

XVI МЮД—дзень клясавага агляду сусьветнага комсамолу

Вышэй сьцяг соцыялістычнага спаборніцтва, шырэй шэрагі ўдарных брыгад

Да ўсёй рабочай і працоўнай моладзі Савецкага Саюзу

Таварышы! Набліжаецца XVI міжнародны юнацкі дзень—дзень агляду баявых сіл працоўнай моладзі ўсіх краін, усіх рас, усіх нацыянальнасьцяў. Ва ўмовах абстрактнай клясавай барацьбы ўздыму новай рэволюцыйнай хвалі выступіць пад баявымі сьцягамі працоўнай моладзі ўсяго сьвету ў XVI МЮД.

Сусьветны эканомічны крызіс, які ўвесь час паглыбляецца, патрасае гаспадарчую і палітычную сыстэму сусьветнага капіталізму. Гэты крызіс—новы руйнуючы ўдар па тэорыі капіталістычнага „прашываньня“.

У гарніле сусьветнага эканамічнага крызісу куюцца новы рэволюцыйны ўздым, нарастаньне якога ідзе з кожным днём, з кожнай гадзінай. Забастоўкі ў Нямеччыне, Францыі і іншых краінах уржудзанага сьвету, гэрычныя барацьбы кітайскіх чырвоных арміяў, магутны рух супроць ангельскага імперыялізму ў Індыі і супроць французскага ў Інда-Кітаі—усе гэта выразьне ўзрастаючых сіл сусьветнай пролетарскай рэволюцыі.

Верхавінка сусьветнай соцыял-дэмакратыі, якая ўвесь час фашызуецца, выконвае ролю апошняй якары адраваньня буржуазіі, уживаючы ўсялякія сродкі. Анукаства і падкуп, здрадніцтва і ўзброены валт—гэта аброек барацьбы супроць рэволюцыйнага пролетарыяту і прыгнечаных мас працоўных калён.

Напераконт патугам соцыял-фашыстых, напераконт поліцэйскім забаронам усё больш і больш масы рабочых прыходзяць пад сьцягі Компартыі для рашучай барацьбы з капіталам і яго соцыял-фашысткімі наймітамі. У бязьлітаснай і рашучай барацьбе на два франты—супроць правага ўхілу, як галоўнай небясьпекі на даным этапе і супроць рэштак трокізму, супроць усялякага прыміраньня да опартуністычных ухілаў—растуць і забортваюцца камуністычная партыя і комсамол.

Заваяваньне большасьці рабочае клясы і рабочае моладзі—галоўная задача кампартыі і комсамолу ў сучасную гістарычную паласу. Рашучая барацьба з правай небясьпекай, як галоўнай небясьпекі ў Комінтэрне і бязупыннае перамаганьне „левага“ сэкціанства, правільная Ленінская лінія—асноўная ўмова, пры якой кампартыя і комсамол вырашаць гэтую задачу і ператварыцца ў яшчэ больш масавыя і баяздольныя арганізацыі.

Таварышы! Два сьветы стайць адзін супроць аднаго: разьдзіраемы супярэчнасьцямі капіталістычнага сьвету і мацнеючы Савецкі Саюз.

Пасьляхова і настойліва ажыццяўляючы пэўнасьцю, працоўныя СССР абудавалі трактарбуд, адкрылі Туркісіб, будуць новыя волаты індустрыі, ліквідуюць на базе сучаснай калектывізацыі апошнюю капіталістычную клясу—кулацтва.

Супакойна і ўпэўнена глядзіць Савецкі Саюз на заўтрашні дзень. З трывогай чаканьня яго капіталістычны сьвет. З надзеяй і празьліва ўзраюць на нашы посьпехі мільёны працоўных усіх краін. Аде чым мацней нашае будаўніцтва, тым больш жорстка выступленні супроць нас капіталістых усяго сьвету, якія ліхаманкава рыхтуюцца да вайны супроць краіны пролетарскай дыктатуры.

Друк, паны і соцыял-фашыстыя вядуць гніюсае ікаваньне СССР, дынаматы скаючаюць анты-савецкі-лек, імперыялісты і буржуазныя вучоныя рыхтуюць новыя сілы разьбурэньня, прылады вайны. Сярод МЮД-аўскіх лэануаў самым яркім, самым баявым будзе лэануа—„Рукі прэч ад СССР, недапусьцім напад на Савецкі Саюз“. Маладыя рабочыя і сяляне ўсяго сьвету ведаюць, што абарона Савецкага Саю—іх інтэрнацыянальна абавязак, што, чым мацней СССР, тым бліжэй перамога Касарычыка ва ўсім сьвеце.

МЮД заўжды быў і застаецца агітэтам протэстам і днём мобілізацыі пролетарскіх сіл супроць імперыялістычнай вайны. Чым больш узмоцнена рыхтуюць вайну буржуазія і соцыял-фашысты, тым несакрушальней воля мільёнаў пролетараў і рабочай моладзі да барацьбы, тым больш агіста будзе гарэць на комсамольскіх сьцягах лэануа—„Вайну імперыялістычную пратворым у вайну грамадзянскую“.

Задача маладых рабочых і сялян Савецкай краіны перад тв рам надыходзячай вайнай небясьпекі—умаценьне абароназдольнасьці СССР,

Чырвонай Арміі і соцыялістычнай гаспадаркі нашай краіны.

Пяцігодка—праграма соцыялістычнай будаўніцтва.

У адказ на шалёныя нападкі ворагаў мацней згуртуемца вакол партыі большавікоў, якая кіруе будаўніцтвам соцыялізму.

На сваім XVI зьезьдзе Ленінская партыя адзначыла, што „у процілежнасьць капіталістычным краінам, дзе пануюць цяпер эканамічны крызіс і ўзрастаючае беспрацоўе, унутранае стаіровіцца нашай краіны ўаўляе малянак узрастаючага ўздыму народнай гаспадаркі“.

Гэтыя посьпехі даюгнута на грунце Ленінскай лініі, у жорсткай барацьбе на два франты—супроць правай небясьпекі, як галоўнай небясьпекі і супроць „левай“, якая ўзмацняюць працы опартунізму.

У XVI МЮД маладыя пролетары Савецкага Саюзу ізноў прадемонструюць сваю беззаветную адданасьць генэральнай лініі партыі і яе цвёрдаму правадыніку—Ленінскаму Цэнтральнаму Камітэту і УсеКП(б).

Наш шлях—шлях барацьбы. Шмат цяжасьцяў на гэтым шляху. Але мы ведаем, што гэтыя цяжасьці—цяжасьці соцыялістычнага росту. У барацьбе з клясавымі ворагамі мы іх пераможам.

Таварышы! Нябачнымі тэмпамі будаецца соцыялізм у краіне саветаў. Толькі энтузіязм пролетарскай рэволюцыі мог наразіць такія тэмпы, і толькі такія тэмпы могуць забясьпечыць пасьляховае будаўніцтва соцыялізму.

Ленінскі комсамол першым стаў у шэрагі ўарнікаў большавіцкіх тэмпаў. „Ленінскі комсамол і кіруемая ім рабочая моладзь уяўляюць справу спаборніцтва і ўдарніцтва рашучымі посьпехамі. Трэба прызнаць, што наша рэволюцыйная моладзь агіграла ў гэтай справе выключную ролю“.

У XVI МЮД Ленінскі комсамол і кіруемая ім рабочая моладзь швэрдра заўважылі, што яны ўсе сілы прыкладаць да таго, каб заўсёды застацца дастойнымі агітэці, дадзенай тав. Сталіным.

Вышэй сьцяг соцыялістычнага спаборніцтва, шырэй шэрагі ўдарных брыгад! Будзем шалёна біць па правах, зьмязем з шляху закарэналасць і гультайства, узмацім барацьбу з бюракратызмам і падсяцяркушам нашу дбайн сьць, замацуюем завабвы соцыялістычнага будаўніцтва.

Таварышы! Маладыя рабочыя і сяляне, ударнікі фабрык і палеў! Да XVI МЮД-у ніводнага комсамольца, ніводнага маладога пролетара і колгасніка па-за соцспаборніцтвам, па-за ўдарнымі брыгадамі. Хай ня будзе адстаўшых, хай стане XVI МЮД днём баявога агляду ўдзелу Ленінскага комсамолу ў соцыялістычнай будаўніцтва.

Маладыя рабочы! У першы шэрагі па выкананьні і перавыкананьні прафінляну.

Маладзь вёскі! На поўнае выкананьне хлебазагатовак, у перадавыя шэрагі арганізатараў колгаснага руху.

Краіне саветаў патрэбны мільёны кваліфікаваных рабочых і сотні тысяч камандзіраў прамысловасьці. Больш умелых рук! Больш іжынэраў, больш тэхнікаў, больш майстроў! Дайце комсамольцаў ва ВДУ і тэхнікумы, дайце політэхнічную школу, дайце больш школ „ФЗВ—кузьняў соцыялістычных кадраў“!

Усеагульнае пачатковае навучаньне—адзін з важнейшых вучасткаў будаўніцтва. Сюды, на гэты вучастак, Ленінскі комсамол абавязан падрыхтаваць у бліжэйшыя тры гады ня менш 60000 байцоў-педагогаў.

Комсамольцы вёскі, маладыя колгаснікі, батрацкі-бядняцкі-серадняцкія моладзі! У адчайнай схватцы з супраціўляючымся клясамым ворагам кулаком ажыццяўляюцца найвялікшы лэануа партыі—ліквідацыя кулака, як клясы на базе сучаснай калектывізацыі. Будзьце першымі ў вэрагах барацьбы з кулацтвам! Пабудуем колгасную соцыялістычную вёску.

Рабочая батрацкая і колгасная моладзь, у баявыя шэрагі Ленінскага комсамолу! Ідзі да нас разам змаганьне, разам працаваць, разам будаваць соцыялізм.

Няхай жыве рэволюцыйная моладзь усёго сьвету!

Няхай жыве КІМ—авангард рабочай моладзі!

Няхай жыве наша барацьба за соцыялізм!

Няхай жыве наша перамога!

ЦК УсеЛКСМ.

НАПРУЖЫЦЬ УСЕ СІЛЫ!

Забясьпечым камуністычнае выхаваньне мільёнаў дзяцей

Да ўсіх комсамольцаў, да ўсёй рабоча-сялянскай моладзі, да ўсіх грамадзкіх арганізацыяў СССР

ТАВАРЫШЫ!

Па пастанове XVI партзезьду, ЦК УсеКП(б) і ўраду СССР з восні 1930 г. у краіне ўводзіцца ўсеагульнае абавязковае пачатковае навучаньне. Ажыццяўленьне ўсеагульнага навучаньня на даным этапе соцыялістычнага будаўніцтва мае аграмістнае гаспадарчае і палітычнае значэньне.

Над кіраўніцтвам ЦК УсеКП(б), на аснове Ленінскай генэральнай лініі, Савецкі Саюз з нячуванай хуткасцю з краіны аграрнай ператварыцца ў краіну індустрыяльную, краіну тэхнічна адсталай у краіну перадавой тэхнікі, у краіну мадэрну, хэміі і электрычнасьці.

Адзін за адным уступаюць у шэрагі гіганты соцыялістычнай індустрыі і сельскай гаспадаркі. Кіруемая рабочай клясай, асноўная маса сялянства, зьмятаючы шалёнае стораўдзельнае кулака, рашуча накіравана на соцыялістычны шлях.

Калектывізацыя усё шырэй хваліцца вёску, утвараючы магчымыя ніжачавага ўздыму сельскай гаспадаркі. Рабочая кляса ідзе на наступны канчаткова выкарчоўваньне кароннай капіталізму ў краіне.

У гэты перыяд разгорнутага соцыялістычнага наступленьня ў перыяд найвялікшага паскорэньня тэмпаў соцыялістычнага будаўніцтва, як важнейшая і першачарговая паўстае праблема хутчэйшага культурнага ўздыму шырачэйшых мас працоўных. Толькі вырашыўшы гэтую праблему, мы здолеем на справе замацаваць дасягнутыя вынікі і яшчэ больш хуткімі тэмпамі пасоўвацца наперад да соцыялізму.

Як ніколі раней, намі адчуваецца ўся глыбіня Ленінскіх слоў: „Нам цяпер даволі толькі культурнай рэволюцыі, каб аказацца зусім соцыялістычнай краінай“. Вось чаму тав. Сталін на XVI партзезьдзе сказаў: „Галоўнае—пэрайсьці на абавязковае пачатковае навучаньне, я кажу—галоўнае“, бо такі пераход азначаў-бы рашучы крок у справе культурнай рэволюцыі“.

Усеагульнае навучаньне вядзе нас да пэўнага пэрагалунай пісьменнасьці насельніцтва, стварае базу для канчатковага вырашэньня праблемы кадраў, выкарчоўвае адвечную цемру і адсталасьць, якая служыла перашкодай разьвіцьцю і разьвіцьцю. Таму ўважэньне ўсеагульнага навучаньня „будзе найвялікшай перамогай ня толькі на культурным, але і на гаспадарчым і палітычным франтах“.

ЦК УсеЛКСМ прыняў шэфства комсамолу над уважэньнем усеагульнага навучаньня. Прыняцьце шэфства абавязвае ўсіх комсамольцаў, усю рабоча-сялянскую моладзь кінуць усё свае сілы, усю сваю энэргію і энтузіязм на перамогу цяжасьцяў у вырашэньні гэтай найвялікшай задачы культурнай рэволюцыі.

Працоўная моладзь на чале з комсамолам павінна ва ўсёй шырыні арганізаваць працоўную дапамогу школе, стварыць для дзяцей беднаты фактычную магчымасьць вучыцца, дабіцца рашучага пераламу ў справе ператварэньня нашай школы ў сапраўдна-працоўную і політэхнічную, каб забясьпечыць арганізацыю камуністычнага выхаваньня тых новых мільёнаў дзяцей, якія сёлета ўпаршыню ўваляюцца ў школу.

Прыняцьце шэфства абавязвае комсамол шалёна змагацца супроць бюракратычна бяздушнага, супроць чыноўніцкага падыходу да настаўніка, супроць усякага выкрыўленьня лініі партыі ў адносінах да настаўніка, за выкананьне заповету Леніна аб тым, што „народны настаўнік у нас павінен быць панаўдзены на такую вышыню, на якой ён не стаіць і ня можа стаць ні ў адной капіталістычнай краіне“. Разам з тым, прыняцьце шэфства абавязвае комсамол уліць у шэрагі савецкага настаўніцтва новыя дзесяткі тысяч комсамольскага папаўненьня.

Прымаючы на сябе абавязь дэмакратыі мобілізаваць усё сілы, творчасьць і ініцыятыву моладзі на перамогу цяжасьцяў, зьяваных з уважэньнем ўсеагульнага навучаньня, комсамол выклікае на соцыялістычнае спаборніцтва ўсе грамадзкія арганізацыі СССР.

Мы выклікаем профсаюзы разгарнуць шырачэйшую кампанію па азнаямленьню рабочых са значэньнем усеагульнага іх у практычную работу ўсеагульнага навучаньня, пасылаць штогодна ня менш 20000 абочых у пэд. навучальныя ўстановы, разьвіць шэфства заводаў, цэхаў і брыгад над школамі, вылучыць кваліфікаваных рабочых—грамадзкіх прцаўнікоў інструктарамі школьных майстэрняў, вылучыць лепшых рабочых загадваць ФЗС.

Мы выклікаем колгасы разгарнуць працоўную дапамогу школе, адвесьці памяшканьні для агульнажыцьцяў і начлежак, арганізаваць пэдагог дзя-

цей, наладзіць гарачыя сьнеданьні, узмацніць клопаты аб настаўніку, арганізаваць школьны майстэрні, вылучыць кваліфікаваных работнікаў для азнаямленьня вучняў, з складанымі сельска-гаспадарчымі машынамі.

Мы выклікаем спажыв. коопэрацыю ўзяць на сябе абавязь дэмакратыі акуратна забясьпечыць школы прадуктамі харчаваньня, абуткам, адэжджай, вылучыць ня менш 25 проц. сваіх культурфндаў на дапамогу ўсеагульнаму навучаньню, ператварыць у жыцьцё дырэктыву ЦК УсеКП(б) аб забясьпечаньні настаўнікаў па рабочых нормах.

Мы выклікаем гаспадарчыя органы дапамагчы абсталяваць школьны майстэрні, арганізаваць вытворчасьць новага абсталяваньня, арганізаваць на зучалана-вытворчыя цэхі для ФЗФ і ФЗС, прымацаваць кожную ФЗС да заводу.

Іжынэры, аграрныя, тэхнікі! На в кладзеца абавязак азнаёміць настаўніцтва з асновамі індустрыяльнай і сельска-гаспадарчай вытворчасьці, шырока разгарнуць сярод вучняў прапаганду тэхнічных і аграрна-мільёна ведаў.

Студэнты, вучнёўская моладзь! Вы павінны разгарнуць ідэагогічную прапаганду сярод насельніцтва, дапамагчы правесці вучот дзяцей і падлеткаў, ліквідаваць другагодніцтва і адсёў, вылучыць работнікаў у школы падлеткаў.

Пісьменьнікі, мастакі, музыкі! Прысьвячайце свае творчыя жыццё нашых дзяцей і рабоче сав. школы. Утварайце сапраўдна-камуністычныя творы, на якіх-бы вучылася падрастаючае пакаленьне.

Комсамол заклікае ўсе добраахвотныя таварыствы ўключыць у свае пляны ўсеагульнае навучаньне як баявую задачу на бліжэйшы перыяд.

Комсамольцы, культурмейцы! Будзьце дбайнымі, бо кулак будзе імкнуча сарваць усеагульнае навучаньне, як ён імкнецца сарваць усякае пачынаньне, якое вядзе да ўзмацненьня соцыялістычнай дзяржавы.

Магутным уздымам працоўнага энтузіязму ўсёй Савецкай краіны пераможам усё цяжасьці, зломім супраціўленьне ворага, вырвем карэньні няпэсьменнасьці і бюскultur'я, дагонім і перагонім капіталісты і на фронце культурнага будаўніцтва.

Комсамольцы,—у першы шэрагі байцоў за ўсеагульнае навучаньне!

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюзу Моладзі.

Конфэрэнцыя прызыўнікоў 1908 год Фрунзэўскага раёну

ФРК ЛКСМБ.—4-га верасьня 6 г. ув. аббудзеца кон. э. і зьняцыя прызыўнікоў 1908 году ў клубе Прасьветы.

Яўка прызыўнікоў комсамольцаў абавязкова.

Запрашаецца беспартыйная моладзь.

ФРК ЛКСМБ.

ВЕРАСЕНЬ---УДАРНЫ МЕСЯЦ

Застаўшыся дні скарыстаць для яшчэ большай мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў, для барацьбы з выкананьне і перавыкананьне прамфінплянаў

На фабрыцы „Чырвоная Зорка“ (Віцебск) пануе вялікая безгаспадарнасьць. Комсамольцы Віцебшчыны плятуцца ў хвасце барацьбітоў за прамфінплан. Менская абутковая фабрыка добра арганізавала збор рабочых прапапоў

ВЫХОДЗЬЦЕ НАСУСТРАЧ ТРЭЦЬМУ ГОДУ СУСТРЭЧНЫМ ПРАМФІНПЛЯНАМ, СКВАЗНЫМІ БРЫГАДАМІ, БЯРЭЦЕ НА ГРАМАДЗКІ БУКСІР АДСТАЮЧЫХ

Падрыхтуемся да далейшай барацьбы за пяцігодку

Апошні месяц

Да канца другога году пяцігодкі застаўся месяц. Гэты месяц павінен адыграць вялікую ролю ў канчатковым фармаваньні вынікаў бягучага гаспадарчага году і ў канчатковым устаўленьні кантрольных лічбаў на будучы год.

Гэты месяц, верасень, прыходзіць пасля двух месяцаў значнага прарыву ў шэрагу буйных галін прамысловасьці. Асабліва рэзка прарыв мы маем у вугальнай прамысловасьці. Донбас у ліпені м-ца выканаў план на 78,8 проц., а ў жніўні прыблізна на 70 проц. Вугальны прарыв у сучасны момант стварае некалькіх пагрозу для выканання плянаў металургіі. І хця металургія далёка яшчэ не зрабіла ўсё ад яе залежачае для ліквідацыі прарываў, дзе-ні-дзе прыходзіць наставіць печы на ремонт з-за скарачэння выпальвальнага коксу. Ня выкананы таксама якасныя паказчыкі. Якісьць прадукцыі, і ў тым ліку вугалю—пагаршылася. Працент попельнасьці вугалля значна павялічыўся і г. д.

Але ў верасні пляны павінны быць ня толькі выкананы, але і рэзка перавыкананы. Для гэтага ўсе даныя на яе.

Так, пляны выканальны Патрэбны рэволюцыйны напід з боку ўсёе рабочае класы, патрэбна ўпартая, арганізаваная сістэматычная барацьба за ліквідацыю прарываў, і мы прадзем канцы пяці годкі з выкананым у асноўным плянам.

Умовы барацьбы з выкананьне плянаў у сучасны момант шмат чым паліць шыльце параўнальна нават з пачатковым часам. Напружаньне партыі і рабочае класы, у прамысловым цэнтры, у рабочыя раёны кінуты новыя, дадатковыя масы харчоў і прамысловых тавараў шырокага спажываньня. Пад націскам пролетарскай грамадзкаскай ідзе, хоць і вельмі павольна перабудова коопэрацыі тавараў да пролетарскага спажываньня. Гэтымі днямі пачалі працаваць цукровыя заводы, якія, дзякуючы бою шчырым і аднадушным уладжам буржакі, у бліжэйшы час выкунуць у рабочыя раёны сваю новую прадукцыю, якая ў значнай ступені палепшыць становішча працоўных. Добры ўраджай гэтага году, хоць і бавоўна, якая ўжо ў бліжэйшы час дазволіць пусціць поўным ходам усю тэкстыльную прамысловасьць, усё гэтыя новыя элементы, якія значна палепшаюць барацьбу рабочае класы за выкананьне кантрольных лічбаў. Мы ўжо ў верасні, зарэз-жа, неад-

кладна павінны ўлічыць усё гэтыя элементы, каб стварыць сапраўды рэзкі пералом у ходзе выканання прамфінпланаў.

Для паспяховасьці барацьбы за прамфінплан тэа пакласьць ерш за ўсе канец фактам нядбайнасьці, хвасцізму і разгубленасьці, якія на-

Думалі, складалі...



БУДЗЬЦЕ...

зіраюцца ў гаспадарчым апарате. Трэба моцна завінчыць усе гайкі. Цьвёрдае кіраваньне, прыгожая дысцыпліна, а занадчале наварстаюць пашчанае. У даво і цяжкіх умовах гэтага году пра высласць за дзесьці месяцаў дала прырост прадукцыі звыш 25 проц. у асноўных да мінулага году. Адна часова праведзена к рэзкая рэарганізацыя прамысловасьці. Адначас на партыя прыводзіць такую грандыёзную рэформу, як ліквідацыя акруг, умацаваньне раёнаў. Адначасова партыя ажыцьцявіла ўсеагульнае пачатковае абавязковае навучаньне. А ў гэты час у сельскай гаспадарцы адбываюцца вялізарныя рашаючыя зрухі: у колгасе ўжо аб'яднана 25 прасялянскіх гаспадарак, і на гэтай паліставе адбываецца ліквідацыя кулацтва, у прынцыпе якое нам на кожным кроку прыходзіцца герамань шаленнае супраціўленьне класавага ворага.

У гэты героічны год, ня глядзячы на ўсе цяжкасьці, ня глядзячы, у першую чаргу, на цяжкасьці забеспячэння, якія засталіся нам, як спадчына ад даколгаснага прэ-оуду і якія зьяўляюцца вынікам яшчэ перамо-

жанага супраціўленьня класавага ворага, ня глядзячы на ўсе гэта, наша вытворчасць дала прырост прадукцыі звыш 25 проц. у адносінах да прашлага году.

Тут няма месца для разгубленасьці, для опортуністычнага зубаскальства!

Але гэтага мала. Пляны павінны быць выкананы. Кожны нявыкананы процнт пляну зьяўляецца ў нашых умовах крыніцай новых цяжкасьцяў і таму трэба ўзяць яшчэ вышэй сьцяг ударніцтва і соцыялістычнага спарніцтва і ўзмацніць барацьбу з расхлібанасьцю, рвацтвам, хвасцізмам, опортунізмам. У гэтыя дні, якія яшчэ аддзяляюць ад 3-га году пяцігодкі, кожны рабочы павінен ператварыцца ў актыўнейшага, сьведомага барацьбіта за прамфінплан.

Партыя апэлюе да „ўнутраных палітычных рэсурсаў“ рабочае класы!

Усе сілы класы павінны быць прыведзены ў рух!

Уся наша краіна павінна працаваць у верасні і максымальна рэволюцыйнымі тэмпамі!

Усе перашкоды павінны быць зьмечены!

Усе цяжкасьці павінны быць і будзьць узяты штурмам!

Ліквідую прарывы другога году пяці годкі!

Раз орнем нявычэрпнымі сіламі ўсе рабочае класы падрыхтоўчыя работы, каб сустрэць дастойна рэволюцыйныя тэмпы 3-га году пяцігодкі. Шырай разгорнем сустрэчныя прамфінпланы рабочых мас на прадпрыемствах.

Верасень апошні месяц, ст не месцам ліквідацыі прарываў, месцам новага росквіту рэволюцыйнай актыўнасьці рабочае класы!

(З перадавой „Правды“).

Да варштату давадзілі...



ТВАРЦАМІ...

Да апошняга часу вельмі рэдка і слаба прагавалі на прапановы рабочых. Прапановы месяцамі валяліся пад сукаю адміністрацыі.

За апошні час адміністрацыя Менскай абутковай фабрыкі вылучыла спецыяльных таварышоў, якім была даручана сьправа арганізацыі збору і рэалізацыі рабочых прапапоў. Былі вывешаны спецыяльныя скрынкі для прапапоў, праведзены гутаркі, у выніку чаго на сёнешні дзень сабралася звыш 70 прапапоў, якія даюць надзвычайна многа ў справе палепшаньня якасьці прадукцыі, зьніжэньня сабекошту і хутэйшага выкананьня прамфінпланаў.

Пры фабрыцы створан спецыяльны прэміяльны фонд для рабочых. Усе прапановы разглядаюцца на працягу 24 гадзін.

Рабочы, т. Ціхунюўскі, з загадувача аддзяленьня, унёс прапанову перавесці вахрой на штатоваыя варштаты, як гэта робіцца на іншых скуравых фабрыках. Гэта дае эканомію ў 7000 рублёў у год і падымае прадукцыйнасьць працы на 200 проц.

Таксама ім унесена прапанова, каб у двічых боцках ня клеілі-

Безгаспадарнасьць на „Чырвонай Зорцы“

На Віцебскай фабрыцы „Чырвоная Зорка“ надзвычайна дрэнна захоўваецца сыравіна. Пад адкрытым небам ляжаць 300 бочак асяннебэшечных матар'ялаў гарпусу. Побач з гэтымі матар'яламі знаходзіцца склад, у якім захоўваецца папярочная макулатура.

На фабрыцы сабрана каля 17 тон металёму, які ляжыць ужо больш году без справы. Заводакіравніцтва на пытаньне: „Чаму не здадзены дом у Рудметалгандаль“—адмахваецца рознымі агаворкамі.

Бітая цэгла ў колькасці 200 бочак падрыхтаваная для будаўніцтва больш году ляжыць на двары. Негашаная вапна ляжыць на зямлі і псуецца ад дажджу. Таксама гніе імпортыная сыравіна,—цылінды і дрэвамаса.

Тара не апаражняецца. Балі 3 вагонаў крухмалу ляжаць на складах у мяшкох. Таксама ляжаць звыш паўсотні махоў з агнятравалай глебай. 30 мэтраў брэзенту валецца на складзе ў той час, калі сыравіна псуецца ад дажджу.

Усё гэта выкрыла „лёгка кавалерыя“ пры надзе на фабрыку. Усё гэта адбываецца ў той час, калі ў нас праходзіць мобілізацыя ўнутраных рэсурсаў, калі нам не хапае сыравіны і інш. матар'ялаў. За такую „роскаш“ трэба аддаваць пад суд. С.

Змагацца за сустрэчны

За апошні час шэраг Барысаўскіх фабрык і заводаў („Пролетарская Перамога“, „Домбаль“ і інш.) не давыканалі прамфінпланы звыш чым на 30 проц.

Значна павялічылася цяжучасьць рабочай сілы і асабліва моладзі. На заводзе „Комінтэрн“ за 9 дзён пакінула працу 320 чалавек, а пры было—340. Моладзі пакінула завод 297 чал.

Працоўная дысцыпліна за апошні час рэзка ўпала. Павялічыліся прагулы і асабліва з боку моладзі. За 5 дзён жніўня м-ца на заводзе „Домбаль“ ня вышла на працу 0,93 проц. усіх рабочых, з якіх 67 проц. моладзі.

Прычыны такой цяжучасьці і падзення працоўнай дысцыпліны—адсутнасьць вытворчага навучаньня і павышэньня кваліфікацыі моладзі. Да апошняга часу не выдзедца ніякай барацьбы з „лятунам“ і прагульшчыкамі.

Культурнае абслугоўваньне рабочых і асабліва моладзі нікуды не вартае. Дрэнна пастаўлена забаві печаньне прадуктамі, асабліва садынавінай. Каб купіць кілёграм гуравіна альбо памідораў, прыходзіцца стаць на 4 і больш гадзін у чарзе.

Толькі ў апошні час комсамольцы Барысаўшчыны ўздыся за ліквідацыю прарываў на гэтым фронце. Гэтакі сведчыць выкананьне прамфінпланаў на фабрыках „Профінтэрн“, „Чырвоная Бярэзіна“, якія рэзка сістэматычна ня выконвалі спецыяльна прамфінпланы. Аб гэтым яскрава сведчыць канфэрэнцыя моладзі ўдарніцаў, якая была склікана ў ЛКСМБ.

Конфэрэнцыя на якой прысутнічала звыш 500 лепшых моладзі ўдарніцаў, зьявілася паказчыкам пералому ў сэнсе ліквідацыі прарываў на выкананьне прамфінпланаў прадпрыемствамі Барысаўшчыны.

У сваёй рэзолюцыі канфэрэнцыя ўдарніцаў з выключным адвапнасьцю выказалася за неабходнасьць разгортваньня сустрэчных прамфінпланаў. З свайго боку канфэрэнцыя аблцала распрацаваць брыгадах срод моладзі кантрольныя лічбы новага прамфінпланаў, вестыштодзённым кантроль над ажыцьцяўленьнем прапапоў рабочых, разгортваць вытворчыя вечары на фабрыках і заводах, аб'явіць бязлітасную вайну „лятунам“ і рвацтва на вытворчасці.

Конфэрэнцыя асабліва падкрэсьляла неабходнасьць разгортваньня вытворчай вучобы з мэтай павышэньня кваліфікацыі моладзі ўдарніцаў.

Гр. Кугель.

і сустрэчны атрымалі



СУСТРЭЧНЫХ!

Арганізаваны збор прапапоў унясе шэраг канкрэтных палепшаньняў у працу фабрыкі, што дасць магчымасьць прамфінплана 2 году выканаць палкам. Л. Фрыд.

Прарыву паглыбляецца

Аб прарывах на Віцебскай абутковай фабрыцы імя Лекерта ўжо шмат пісалася ў друку.

Фабрыка доўгі час знаходзіцца на чорнай дошцы і пазбаўлена званьня ўдарнай. Апошні час даў новыя прарывы ў справе выкананьня прамфінпланаў. Якісьць прадукцыі пагаршаецца. За ліпень м-ца фабрыка згубіла звыш 90.000 рублёў з-за таго, што вялікая колькасць прадукцыі пераведзена ў пэкія сарты і зроблена вельмі шмат браку.

Усё гэта павінна было ўварушыць партыйную і комсамольскую арганізацыю на рашучы наварот у справе мобілізацыі мас на выкананьне прамфінпланаў і барацьбу з прарывамі. Але коллектыў комсамолу, які налічвае звыш 130 комсамольцаў, на вытворчасці не адчуваецца.

На сьпісу ўсе комсамольцы лічацца ўдарнікамі. Між тым комсамольцы-ударнікі на вельмі шмат трэба рабіць, ніякай работы сярод ударнікаў не выдзедца. Ня мала ёсьць і ілжэ-ударнікаў.

Некалькі характэрных тыпаў траба прывесці, каб аб іх ведала

ўся арганізацыя, як аб шкодніках, якія нічога супольнага з комсамолам ня маюць.

Пра комсамольца закрывага цэху Гінбэльсона фабрычная газэта ўжо шмат пісала, але ён па-старому вытварае надзвычайна многа браку, недэсцыплінаваны, адарваўся ад комсамолу.

Сябра КСМ з 1926 году, Д. Чэрнін з рантавага цэху, служыць цяжкасьцяй і вышаў з комсамолу. Бюро коллектыву ня прымае належных захадаў для палепшаньня працы на вытворчасці. „Лёгка кавалерыстыя“ праводзіць „вобыскі“ у рабочых, але на вытворчасці ніякай працы не праводзіць.

Усё гэта сьведчыць аб тым, што комсамольскі коллектыў абутковай фабрыкі імя Лекерта яшчэ не перабудаваў сваю працу, не павярнуўся тварам да вытворчасці.

Да новага году пяцігодкі засталіся лічаныя дні. Прарыву на фабрыцы паглыбляецца. Комсамольскаму коллектыву неабходна тэрмінова перабудаваць свае шэрагі для мобілізацыі рабочых на барацьбу з прарывамі. С. Богары.

УСЮ ЭНЭРГІЮ, УВЕСЬ ЭНТУЗІЯЗМ НА ПЕРАМОГУ ЦЯЖКАСЬЦІЙ УСЕАГУЛЬНАГА НАВУЧАНЬНЯ

Становішча навучальнага году пагражаючае

ЦК ЛКСМБ абвешчае 5 верасьня налёт „Л.К.“ па пытаньню пачатку навучальнага году і ўвядзеньня ўсеагульнага навучаньня

Комсамольскія ячэйкі, у першыя шэрагі змагароў за ўсеагульнае навучаньне

Абвешчаць самую бязьлітасную барацьбу бюракратам, галавацям, якія ставяць рагаткі ў выкананьні задач усеагульнага навучаньня

Радыеграма

Усім абласным, краёвым камітэтам УсёлКСМ, ЦК КСМ нацрэспублік, усім раённым камітэтам УсёлКСМ

У канцы ліпеня ЦК УсёлКСМ прыняў шэфства над увядзеньнем усеагульнага абвешчанага навучаньня. Прыняцце шэфства абвешчае ўсе арганізацыі УсёлКСМ мобілізаваць усе сілы комсамольцаў і моладзі на перамогу цяжкасці, звязаных з ажыццяўленьнем гэтай важнейшай задачы культурнай рэвалюцыі. Маж тым вестай, якія паступаюць з месца, гавораць аб тым, што падрыхтоўка да ўвядзеньня ўсеагульнага навучаньня праходзіць недапушчальна павольнымі тэмпамі і што ўдзел комсамольскіх арганізацый ў гэтай важнейшай палітычнай кампаніі зусім недавальняючы. Такое становішча ставіць пад пагрозу рэалізацыю важнейшага рашэньня 16 партыйнага зьезду.

Выходзячы з гэтага, ЦК УсёлКСМ прапавуе:

- 1) Арганізаваць 3 верасьня ўсеагульнае налёт „лёгкай кавалерыі“ і павараў на школы і аддзелы народнай асьветы для правэркі гатоўнасці да ўсеагульнага навучаньня.
- 2) Да гэтага-ж дня закончыць пачатковы вучот усіх дзяцей і падлеткаў, падлігаючых абвешчанаму навучаньню.
- 3) Шырока прыцягваючы дарослых працоўных, арганізаваць суаботнікі па рамонту школ і школьнага інвэнтару, загадку паліва.
- 4) Безадкладна прыступіць да арганізацыі фонду забесьпечаньня бліжэйшых вучняў абуткам, адзежай і харчаваньнем.
- 5) Правярць, як ідзе выкананьне дырэктывы ЦК аб засеве 100.000 гектараў усеагульнага навучаньня.
- 6) Абвешчаць усе камітэты УсёлКСМ на працягу верасьня на кожным паседжаньні бюро заслухоўваць даклады аддзелаў народнай асьветы аб ходзе падрыхтоўчай работы па ўсеагульнаму навучаньню.
- 7) Мобілізаваць усіх комсамольцаў, якія маюць педагогічную адукацыю, на настаўніцкую работу.
- 8) Узмацніць кампанію-вэрбоўку комсамольцаў у педагогічныя навучальныя установы і на кароткатэрміновыя курсы ў лік „20.000“.
- 9) Правярць забесьпечаньне школ памішканьнямі, прыняць ўсе меры да таго, каб конфіскаваныя кватэры дамы ў першую чаргу адводзіліся для школ. Правесці кампанію сярод насельніцтва за здачу ў аранду школах памішканьняў, прыгодных для школьных заняткаў.
- 10) Правярць, як выконваюцца дырэктывы ўраду аб палешаньні матэрыяльна-прававога становішча настаўніцтва.
- 11) Бязьлітасна змагацца з усімі парушэньнямі рэвалюцыйнай законнасьці ў адносінах да настаўніка.
- 12) Адым з асноўных лэзунгаў МЮД — высунуць барацьбу за ўсеагульнае навучаньне, удзільваючы пад гэтым лэзунгам у МЮД аўскую дэманстрацыю шырокай масы працоўных.
- 13) Выкарыстоўваючы вопыт Масквы, арганізаваць ўсеагульную астафэту, старт якой даць 7 верасьня асноўным маршрутам за ўсеагульнае навучаньне.
- 14) Праз комсамольскі друк узмацніць асьвятленьне пытаньняў усеагульнага навучаньня і мобілізацыю мас на правядзеньне ўсеагульнага навучаньня.

Мы ўзялі шэфства, мы павінны яго апраўдаць!

„Галоўнае цімер—перайсці на абвешчанае пачатковае навучаньне, гавару „галоўнае“, бо такі пераход азначае бы рашучы крок у справе культурнай рэвалюцыі“ (Сталін).

ЦК УсёлКСМ прыняў шэфства над усеагульным навучаньнем. Аднак, на сёньнешні дзень мы стамі перад фактам прарываў у падрыхтоўцы да навучальнага году. Шэраг фактаў галавацтва, бюракратызму, безадказных адносін з боку Паркамасьветы, Месгарсавету, Парабкоопу і іншых арганізацый у выкананьні падрыхтоўкі да навучальнага году, аб якіх наша газета свечасова сыгналізавала, прайшлі ў асобных комсамольскіх арганізацый Менску, якія не паларэджвалі небясьпечна зрыў навучальнага году, а наадарот, звязаліся пасаўнымі наглядальнікамі гэтых бліжэйшых фактаў безадказнасьці.

Пастанова ЦК УсёлКСМ аб мобілізацыі 1500 комсамольцаў у пед-ВНУ ня выканана. Друкуемы сёньня артыкул аб укомплектаваньні менскіх педтэхнікумаў яскрава паказвае, што комсамольскія арганізацыі Менску, а ў прыватнасьці Фрунзэўскі РК недаацанілі палітычнай важнасьці гэтай задачы.

Шмат школ сямігодкаў, чатырохгодкаў ня могуць пачаць у тэрмін заняткаў з прычыны адсутнасьці асабных прылад, кніг, памішкань-

няў, настаўнікаў. Дрэнна абстаціць сывава з стварэньнем фонду дапамогі бядняцім дзецям, арганізацыяй харчаваньня.

Што зрабілі комсамольскія арганізацыі, каб сваім актыўным удзелам падтурхнуць гэтыя арганізацыі, якія непасрэдна займаліся пытаньнем падрыхтоўкі навучальнага году.

Мала і надвычайна мала, а ў шэрагу месца нічога.

У зьмяшчамай сёньня радыеграме ЦК УсёлКСМ прызнае, што такое становішча ставіць пад пагрозу зрыў важнейшага рашэньня XVI партыйнага зьезду.

ЦК УсёлКСМ выходзячы з такога становішча катэгорычна прапавуе ўсім арганізацыям неадкладна ўзяць шэраг практычных мер для таго, каб на што-б та ня было перамагчы цяжкасці і недапусьціць зрыў навучальнага году.

Комсамольскія арганізацыі павінны ўсвядоміць усю паўнату і ваграснасьць палітычнай важнасьці задач увядзеньня ўсеагульнага навучаньня і напярэці зараз усе сілы адаць усю энэргію, увес энтузіязм гэтай важнейшай справе.

ЦК ЛКСМБ пастанавіў 5 верасьня правесці налёт „лёгкай кавалерыі“ на ўстановы, якія звязаны з

3 1500 НАКІРАВАЛІ... ТРАІХ

Комплектаваньне педтэхнікумаў Менску знаходзіцца над пагрозою зрыў

(адкрыты ліст у рэдакцыю „Ч. 3.“)

На глядзячы на сыгналы друку аб зрыве навучальнага году ў Педтэхнікумах Менску, усё-ж дагэтуль ніякіх захадаў адпаведнымі ўстановамі ня прынята. У Белпедтэхнікума падана 364 заявы на 170 месца. Аднак, нельга не адзначыць зусім недавальняючы лік заяў ад рабочых і дзяцей рабочых.

У Польшпедтэхнікуме становішча зусім дрэннае. На 45 месца падана 27 заяў. Зусім катастрофічна становішча з комплектаваньнем педкурсаў. На двухгадовыя педкурсы падана 53 заявы на 135 месца. На аднагадовыя—27, а прыняць треба—300.

Комсамольскія арганізацыі не кляноцяцца выканаць заданьне аб мобілізацыі 1500 чалавек у педтэхнікумы і ВНУ. У лік гэтых 1500 у польспедтэхнікума нах равана ўсяго 3 чалавекі, у Белпедтэхнікума—14, (сярод іх—13 ня скончылі сямігодкі), на педкурсы зусім нічога ня прыслалі.

Ячэйка КП(б)В Белпедтэхнікуму свасчасова сыгналізавала аб гэтым і ў Наркомасьветы і Фрунзэўскі РК КП(б)В. У выніку фрунзэўская арганізацыя ЛКСМ атрымала заданьне ад РК КП(б)В мобілізаваць у педтэхнікума Менску 200 комсамольцаў. Аднак, гэта дырэктыва зусім ня выканана. Да сёньня ніхто ішчэ не мобілізаваны.

Падрэсльваючы выключна сур'ёзнае становішча з комплектавань-

нем педтэхнікумаў, мы яшчэ раз даводзім да ведама партыйнай, комсамольскай і ўсёй рабочай грамадзясці, што ўкомплектаваньню гэтых устаноў пагражае зрыў. Адначасна недапушчальную маруднасьць у выкананьні комсамолам дырэктывы партыі па мобілізацыі 1500.

Разам з гэтым мы падкрэсьліваем зусім недавальняючы магчымасьці забесьпечаньня студэнтаў інтэрнатам. З прынятых ВНТ і педкурсамі 640 чалавек будуць забесьпечаны інтэрнатам ня больш 270 чалавек, а астатнія 370 застаюцца без інтэрнату. Усе спробы з боку кіраўніцтва тэхнікума аб палешаньні гэтай справы ўпярэцца ў сіланы бюракратызму, налакаты асобных арганізацый. МЦРК нічога не зрабіў каб палашаць грамадзкае харчаваньне на 900 чалавек студэнтаў.

Неадкладна треба мобілізаваць шырокія масы комсамольцаў і працоўнай моладзі на як найхутчэйшы ўкомплектаваньне тэхнікумаў, бо ў праціўным выпадку гэта пагражае, яшчэ раз паўтараем, зрывам навучальнага году.

Мы патрабуем выкананьня ўсіх дырэктыв ЦК КП(б)В па гэтым пытаньню.

Бюро ячэйкі КП(б)В БП, бюро к-ву ЛКСМБ БПТ, бюро ячэйкі ЛКСМБ польпт.

За чыстату настаўніцкіх шэрагаў

Комсомолец настаўнік з Гарадоцкага р-ну, Віцебскай акр., тав. Ламака, прапрацаваўшы на вёсцы адзін год, кинуў працу і прыхеаў у Менск, дзе падаў заяву ў ВНУ. Ламака нікога аб гэтым не паведаміў і такім чынам пакінуў школу без настаўніка.

Настаўніца Пліско з Леніўскага р-ну Полацкай акр. надаўна скончыла 4-х месячныя настаўніцкія курсы. Прыехаўшы ў Менск на адначынак, Пліско падае заяву на мэд. фак. і залулае: „Больш нізавошта не пасду ў вёску“.

Акрамя гэтых „лятуноў“ ёсьць яшчэ многа чужых элемэнтаў, якіх ні ў якім разе нельга даверыць выхаваньне нашай зьмены.

Настаўнік Бучкоўскі з Капыльскага р-ну, Менскай акругі, правіў сябе ў школе як ад'юльва анты-

правядзеньнем мерапрыемств усеагульнага навучаньня.

Гэты налёт павінен найшырэй ўзніць масу комсамольцаў і працоўнай моладзі на барацьбу за ўсеагульнае навучаньне.

Справа ўсеагульнага навучаньня патрабуе, каб кожны комсомолец, кожны дарослы і малады рабочы, кожны слбр профсаюзу, інжынар, атравом, студэнт, пісьменьнік, мастак аб'явілі сябе „лёгкамі кавалерыстамі“ і ударнікамі для перамогі цяжкасці на гэтым важнейшым фронце.

Цяжкасці ўсеагульнага навучаньня мы павінны перамагчы. Мы іх перамажам!

сэміт, але ча-ўсці ня прыцягваецца нікім да адказнасьці.

Вось некалькі фактаў, якія яскрава свечдаць аб тым, што настаўніцкія шэрагі павінны быць запоўнены лепшымі комсамольцамі, маладымі рабочымі. Треба гнаць з шэрагаў настаўніцаў чужы нам элемэнт.

П. Вясьлы.

Яшчэ не аформілі, У Барысаве яшчэ не ўкомплектавалі! не падрыхтаваны...

М. Дрыса мае сямігодку і ткацкую профтэхшколу. Сялета набор значна павялічваецца выключна за лік высковай, батрацка-бядняцкай і колгаснай дзетвары.

Але, на вялікі жал, не выстарчае памішканьняў пад інтэрнаты. Дрысенскі местачковы савет, а та сама і райвыканком не падумалі над пытаньнем забесьпечаньня школы і профтэхшколы інтэрнатам, а ведалі-ж яны, што з 1 верасьня павінен быў пачацца навучальны год.

Яшчэ горш справа з школамі ніжэйшага тыпу. Прыкладам, яўрэйская пачатковая школа яшчэ не адраманавана. Вячэрняя школа рабочай моладзі яшчэ не аформлена і не ўкомплектавана. Аб ей ніхто і ня ведае. Комсамольскія ячэйкі м-ка Дрыса староняцца ад гэтай важнейшай задачы.

П. Кастанёнак.

Сьмілавіцкі РВК не дадумаўся!

Вёска Старына, Сьмілавіцкага р-ну яшчэ дагэтуль ня мае суд-онку для школы. Штогод РВК наймае зямлянне ў якога-небудзь селяніна і там адчыняе двухгадовую школу на дзьве зьмены. Сялета-ж нават і памішканьня не нанялі. Навучальны год пад пагрозою зрыў.

Інспэктур Нарасьветы г. Барысава яшчэ ні-ога не зрабіла ў падрыхтоўцы да новага навучальнага году. Да гэтага часу яшчэ ня ўсе школы адрамантаваны, асабліва высковыя. У былым маёнтку пры вёсцы Азьдзянічы ёсьць вялікі будынак, у якім маглі-б зьявіцца 2 школы, але яго расьцяваюць, каму ня лень. З харчаваньнем яшчэ горш. Да гэтага часу ЦРК ня ведае, у якой колькасьці яно павінна будзе забесьпечыць гарачым сьнеданьнем школы.

Вучоту, на колькі сьлета ў омплектаваны школы, у Нарасьвече не вядзецца. Па пытаньнях педтэхнізацыі нічога ня зроблена. Штаб культурнаду пры РК КСМ два разы склікаўся спецыяльна па пытаньню аб навучальным годзе і абодва разы яго зрываў прадстаўнік інспэктур Нарасьветы, які акуратна не з'яўляўся.

С. Фр.

У рэне маецца шмат кватэраў дамоў, якія можна было-б скарыстаць пад памішканьне для школы, але Сьмілавіцкі РВК да гэтага не дадумаўся.

М. Шатэрнік.

Справа сілосаваньня---у небяспецы

„Чырвоная Зьмена“ пачынае 3-хдзёньнік праверкі камітэты ЛКСМБ, юнкораўскія брыгады, рапартуйце аб ходзе сілоснай кампаніі!

Сілосная кампанія ў небяспецы. Усе паведамленьні з месц указваюць, што дагэтуль пералому лабіцца не ўдалося. Бяспечна арганізавана кіраўніцтва, няма тэхнічнай консультацыі, няма масавай праверкі работ аземельных і колгасна-коопэрацыйных органаў. Сілосны штат ЦК УсеЛКСМ, рэдакцыйны гатэт „Комсомольская правда“, „Соц. земледеле“, „Беднота“, „Крестьянская газета“, „За коллективизацию“ і „Сельско-хозяйственный рабочий“ абвешчваюць трохдзёньнік праверкі сілоснай кампаніі і прапануюць:

1. Усім мясцовым комсомольскім арганізацыям безадкладна вылучыць спецыяльныя брыгады лёгкай кавалерыі для праверкі ўсіх работ па сілосаваньню. Асаблівую ўвагу адаць арганізацыі дапамогі колгасам, пасялковым таварыствам у справе практычнай арганізацыі самых прорэсаў сілосаваньня.

2. Выкарыстаць праверку для таго, каб мобілізаваць увагу ўсіх мясцовых арганізацыяў, а ў асаблівасьці спецыялістаў, па канкрэтных пытаннях сілосаваньня.

3. Мясцовым газетам, у асаблівасьці колгасным і

рабніным, безадкладна ўключыцца ў праверку, асьвятляць ход праверкі на старонках друку, выкарыстаць матэрыялы брыгад для вылучэньня канкрэтных носьбітаў зла, стварэньня пералому ў сілоснай кампаніі.

Вынікі трохдзёньніка праверкі будуць агалошаны на ўсесаюзнай радыё-перакладцы, тэрмін якое будзе абвешчаны дадаткова. Дакладваць будуць брыгады „лёгкай кавалерыі“ і рэдакцыі мясцовых газэт. Праверка павінна быць пачата не пазьней 6-га верасьня.

„Чырвоная Зьмена“, уключаючыся ў трохдзёньнік, у другі раз зьвяртаецца да комсамольскіх арганізацыяў з заклікам арганізаваць у абсягу гэтага трохдзёньніка другі ўсебеларускі налёт „лёгкай кавалерыі“ на ўстановы, якія маюць дачыненне да сілосаваньня.

Мы чакаем ад камітэтаў і ячэек ЛКСМБ, юнкораў баявых рапарту аб правядзенай рабоце.

„Нараджаецца новы сьвет“

Вандэрвэльдэ ня схільны... не прызнаць посьпехаў савецкага будаўніцтва

ПАРЫЖ, 26. Вандэрвэльдэ, нядаўна пехаўшы ў Кітай, пачаў друкаваньне сваіх уражаньняў аб падарожжы. Першы яго артыкул прысьвечан дарожным уражаньням аб СССР.

Свае уражаньні па граніцы і Маскве Вандэрвэльдэ, пераважна, судуе на падставе параўнаньня сучаснага становішча з тым, якое ён назіраў у 1922 годзе, калі ён прыяжджаў у Маскву на працэс эсэраў. Вандэрвэльдэ піша:

„Мне гаварылі, што я не найду ніякіх зьменаў параўнаньні з 1922 годам. З самага пачатку мае ўражаньні былі адваротнага парадку. Папершае, на граніцы нямаў чырво-наармейцаў у лахманох, якімі яны былі 6 год таму назваў-зараз-жа пасьля грэмалянскай вайны. Чысты вазаў у Негарэлім. Прытульныя вагоны,—у шмат якіх адносінах яны ўяўляюць перамогу перад эўропэйскім чыгуначным транспартам. Што асабліва зьвяртае ўвагу: насільшчы і адмаўляюцца ад усякіх чаевых звыш устаноўленага профсаюзам тарыфу за работу“.

„Калі я гляджу на тое, у якім становішчы зараз Масква, я ўспамінаю

Токіе на другі дзень пасьля зямлятрэсеньня“,—заявіў Вандэрвэльдэ ад японскай дыплімаці. Гэтае параўнаньне—дадае ад сябе Вандэрвэльдэ,—трэ добра прадумаць. Маскве надале ўражаньне разгромленага гораду будаўніцтва, якое праводзіцца з найбольшым напружаньнем.

Апісваючы далей агромністую ролю між сучаснай Масквой з яе коннай 6 доўляў і Масквой 1922 году Вандэрвэльдэ піша: усё гэта ня сподзіўся ўжо прываба для вока, але гляд на сутнасьць справы зьяняецца калі сабе аказваеш, што усё гэта было будаўніцтва, што нараджаецца новы сьвет“.

„Я ня прыхільнік пасьпешных зьменаў, але ёсьць адно, аб чым я неабходна сказаць, бо яно дала мне дама, пры тым усё больш маючым пераконаньнем: усе, хто сьмяецца над савецкай патугі аб рэвалюцыйна-савецкага Саюзу, лёгка разьвязваюць памыліца на контр-рэвалюцыйнай будучай расійскай рэвалюцыі. Яна перажывала, яна зараз перажывае і ў далейшым перажыве яшчэ і маля цяжкасьцяў. Але такі закон усякага працэсу радзін“.

Па Савецкім Саюзе

Арыштаваны кіраўнікі і ўдзельнікі контррэвалюцыйных арганізацыяў

МАСКВА, 2. АДПУ арыштаваны: Кандрацэў Мікалай Зьмітраў, Громан Уладзімер Густававіч, Садырын Павел Аляксандраў, Чапаў Аляксандр Васілеў, Юроўскі Леанід Наумаў, Буханаў (Гімер) Мікола Мікалаеў, Макароў Мікола Паўлавіч, Рамзін Леанід Канстантынавіч, Базараў Уладзімер Аляксандраў і інш. як удзельнікі і кіраўнікі контррэ-

валюцыйных арганізацыяў, якія ўтвораны з мэтай нізвержэньня савецкай улады і аднаўленьня ўладнаў і капіталістычных.

Арыштаваныя прызналі сваю руючую ролю ў гэтых контррэвалюцыйных арганізацыях і сваю сувязь з іждоўнікамі арганізацыяў спецыялістаў, у тым ліку. Сьледства працягваецца.

Закончаны работы ў катлаване сярэдняга пратону Дняпра

ЗАПАРОЖЖА, 2. Закончаны работы ў катлаване сярэдняга пратону Дняпра. Важнейшая і адказнейшая работа выемкі калістага грунту закон-

чана раней тэрміну дзякуючы пружаньню і энтузіязму добравотных брыгад. Усе падрыўныя работы каналу закончаны.

За адмаўленьне ад паездкі ў раён—выключэньне з партыі

ХАРКАЎ, 2. Парткалегія Харкаўскай АБ РСІ выключыла з партыі за адмаўленьне ад паездкі ў раён

на партмобілізацыі чатырох трышоў.

Забойства тав. Рыжага

Масавы прыліў у колгасы—наш адказ на забойства лепшага калгасніка

Сурова пакараць забойцаў!

Рэзолюцыя комсамолу Самахваляўшчыны

Куставы комсамольскі сход Самахваляўскай арганізацыі (Менічма) прысьвечаны 16 МЮД’у заслухаўшы інфармацыю аб забойстве лепшага калгасніка тав. Рыжага Рамана, распэняе гэта як адваротнае контррэвалюцыйнае выступленьне клясавага ворага. Забойцы пакараваўшы стрэл супроць лепшага калгасніка, хацелі падарваць прадзеньне калектывізацыі ўсёй, але лям у гэтым глыбока памыліца. Замест выбыўшага аднаго калгасніка актывіста т. Рыжага стануць сотні тысяч індывідуальных гаспадарак у колгасных шэрагі.

У адказ на гэтае контррэвалюцыйнае выступленьне супроць калектывізацыі куставы комсамольскі сход заклікае ўсіх працоўных сялян некалгаснікаў адказаць масавым уступленьнем у колгасы, заклікае колгаснікаў яшчэ шчыльней саміх сябе свае шэрагі вакол камуністычнай партыі.

Куставы комсамольскі сход патрабуе хутчай арганізацыі і казальнага суду і ўжыцьця над забійцамі вышэйшай меры соцыяльнага забясьпекі.

Прэзыдыум сходу.

У міжнародны юнацкі дзень УСЕ НА ВУЛІЦУ!

Па-баявому рыхтавацца да XVI МЮД’у

П Л Я И

сьвяткаваньня XVI МЮД’у па гор. Менску

Напярэдадні 16 МЮД’у па ўсіх прадпрыемствах і калектывах праводзяцца латучыя мітынгі і гутаркі аб МЮД’зе.

4 і 5 верасьня ячэйкі ЛКСМБ праводзяць па клябах інтэрнацыянальных і вытворчых вечары з пастаноўкай дакладу аб МЮД.

6-га верасьня у 11 гадзін раніцы БДАТ-2 дае паказ „Авангард“ для комсамольскай арганізацыі і працоўнай моладзі, якая працуе на вчэрніх зьменах і выхаднікоў у гэты дзень.

6 верасьня а 6 гадзіне ўвечары агульнагарадзкая дэманстрацыя комсамольцаў і рабочай моладзі (гл. загад № 1).

6 верасьня а 10 гадзіне ўвечары ў садзе „Профінтэрн“ (Трэк) масавае інаспіроўка, прысьвечаная 16 МЮД пры ўдзеле і пад кіраўніцтвам усяго калектыву БДАТ-2.

7-га а 6 гадзіне ўвечары влікае фізкультурнае сьвята па ўсебеларускім стадыёне імя 10-цігоддзя вызваленьня Беларусі ад белапалікаў.

Цэнтральны штаб па правядзеньню XVI МЮД’у.

ЗАГАД № 1

XVI МЮД—дзень клясавага агляду баявых сіл комсамолу і працоўнай моладзі ўсяго сьвету.

У гэты дзень комсамол і працоўная моладзь Менску пад сьцягам левіскага інтэрнацыяналізму яшчэ раз прадемонструюць сваю адданасьць генэральнай ліві партыі і яе цвёрдаму кіраўніку—ЦК Усе КП(б).

Цэнтральны штаб па правядзеньню XVI МЮД’у ўстанавівае наступны парадак правядзеньня дэманстрацыі па горадзе Менску 6 верасьня.

§ 1. Збор арганізацыяў ЛКСМБ і рабочае моладзі праводзіцца па рэнах, калі памішканьняў РК ЛКСМБ, да 6 гадз. увч.

УВАГА: ячэйкі і калектывы зьліўлюцца на месца збору з сьцягамі, нахаднікамі, лэзунгамі і аркестрамі.

§ 2. Да 7 гадз. ўвечары правядзі пастройку арганізацыяў у калёны і групы.

УВАГА: рабніны арганізацыі ўтвараюць па дзьве калёны з груп, якія пастроіць, прытрымліваючыся прыпыоу 8×6 (гэта значыць па 8 чалавек у шэрагу—6 шэрагаў).

§ 3. Рух калён прызначыць па маршруту: 1) Кастрычнікаўскі раён:

а) першая калёна:—вуліца Урыц

кага—Савецкая—Комсамольская—Рэвалюцыйная—Пляц Волі;

б) другая калёна:—вуліца Карла Маркса—Валадарскага—Інтэрнацыянальная—Пляц Волі.

2. Фрунзэўскі РК:

а) першая калёна:—вуліца Энгельса—Карла Маркса—Комсамольская—Савецкая—Ленінская—Пляц Волі;

б) другая калёна:—Энгельса—Савецкая—Луначарскага—Камуністычная—Энгельса—Пляц Волі.

УВАГА: На Пляц Волі калёны павінны прыбыць адначасова, а 8 гадзіне ўвечары. Умоўны знак—бой гарадзкога гадзінніка. У час руху захоўваць дыстанцыю. Група—10 крокаў, кіраўнік групы—5.

§ 4. Калёны разьмяшчаюцца на пляцы па ўказаньнях адказных кіраўнікоў дэманстрацыі. Разьмяшчэньне калён скончыць да 8 з паловай гадзіны вечара. А 8 з пал.—мітынг.

§ 5. Па сканчэньні мітынгу калёны дэманстрантаў накіроўваюцца з запаленымі нахаднікамі на масоўку па маршруту:—Пляц Волі—Ленінская—Карла Маркса—Сад Профінтэрн (Трэк). Прыбываюць а 10 гадзіне.

УВАГА: Рух калён наступны: першая калёна Кастрычнікаўскага РК, першая калёна Фрунзэўскага РК, другая калёна Кастрычнікаўскага, другая калёна Фрунзэўскага РК.

§ 6. Кіраўнікі калён і груп прызначаюцца РК ЛКСМБ. Адказнымі кіраўнікамі дэманстрацыі прызначыць т. т. Дзюнісева, Райхельсона і Ольхава.

УВАГА: значкі для кіраўнікоў груп вызначыць—чырвоная разетка на левым баку грудзей, для кіраўнікоў калён—чырвоная зорка на левым рукаве. Адказным кіраўнікамі дэманстрацыі—чырвоная павязка на левым рукаве.

Цэнтральны штаб па правядзеньню XVI МЮД’у.

Мотоцыклісты і вэльсыпэдысты г. Менску!

5, 7 і 8 верасьня на ўсебеларускім стадыёне бюро ФК ЦПСБ і ЦП Аўтадору арганізоўвае розьгрыш асьвешнага паршынства на мотавэлі.

У снаборніцтве могуць удзельнічаць усе жадаючыя як мужчыны, так і жанчыны, сябры профсаюзаў, аўтадору, авіахіму, „Дынамо“ і вайсковых часцьей.

Заніс робіцца штодзённа з 10 да 12 гадзін дню і ад 6 да 7-м у вечаары у бюро ФК ЦПСБ і ЦП Аўтадору.

Бюро ФК ЦПСБ і ЦП Аўтадору.

Нажар на фабрыцы „Чырвоная Бярэзіна“

(Па тэлефону ад нашага юніора)

Н. Барысаў. Уначы з 1 на 2 верасьня у 2 гадз. згароў дэсальны цэх ф-кі „Чырвоная Бярэзіна“. 3-за гэтага фабрыка застанаўлілася. Вядзецца тэрміновае сьледзтва.

Кугель

Да вядома комсамольскіх калектываў і ячэек

Усім ЦП саюзаў, усім фабкомам

Культсэкстар ЦПСБ прапануе забясьпечыць у абавязковым парадку комсамольскую дэманстрацыю 6 верасьня, а 6 гадзіне ўвечары аркестрамі ўсіх саюзаў. Дзеся гэтага вам належыць загадаць дамовіцца з адміністрацыяй і ўвязацца з ячэйкамі ЛКСМБ на прадпрыемствах.

Заг. культсэкстарау ЦПСБ КЛІМКОВІЧ.

БАТ2

ДА СЬВЯТКАВАНЬНЯ XVI МЮД’у

БАТ2

БДАТ-2 6-га верасьня ўдзень дае паказ „Авангард“ для комсамольскай арганізацыі Менску ПАЧАТАК У 11 ГАДЗІН РАНІЦЫ

Білеты па ільготных цэнах можна атрымаць у райкомах ЛКСМБ і ў рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“.

Комсамольскі калектывы і ячэйкі павінны абавязкова арганізаваць паходы рабочай і працоўнай моладзі вчэрніх зьменаў і выхаднікоў у гэты дзень з сваіх прадпрыемстваў і ўстаноў.

ТЭРМІНОВА ШЛЕЦЕ ЗАЯЎКІ

Перад паказам адбудзецца кароткі мітынг, прысьвечаны XVI-му МЮД’у, на якім выступляць прадстаўнікі замежнага комсамолу.

Штаб па правядзеньню сьвяткаваньня XVI МЮД’у